

ИСКРЫ
ІЛЬЛІЧА

582.



№ 5

І С К Р Ы І Л Ь Л І Ч А 5

ГОД
ВЫДАНИЯ

1932.

Двухтыднёвая часопіс для меншых дзяцей
ОРГАН ЦК ЛКСМБ і НАРКАМАСЬВЕТЫ

МАЛЕНЬКІ БАРАБАНШЧЫК

(Песня на мәмецкіх піанэрau)

Тэмп марша.

На два галасы. В. Яфімаў.

The musical score consists of three staves of music in common time (indicated by 'C') and treble clef. The lyrics are written below the notes in Belarusian. The first two staves begin with the same melody, while the third staff begins with a different melody.

Мы юшлі пад гру- ка- ты гар- ма- таў жах съмер- ці нам ў во- чы- гля-
дзéу. 1- шлі ўсё на- пе- рад ат- ра- ды спар-та кау- цаў съ- ме- лых бай-
цоў 1- шлі ўсё на- пе- рад ат- ра- ды спар-та кау- цаў съ- ме- лых бай- цоў

Мы юшлі пад грукаты гарматаў.
Жах съмерці нам ў очы глядзей.
Юшлі ўсё наперад атрады
Спартакаўцаў съмелых байцоў.

У нас быў хлопчык барабан-
шчык,
Ён съпераду ўсіх выступаў.
У сэрцы той хлопчык маленькі
Агонь бальшавіцкі хаваў.

І вось аднойчы на спачынку
Ён песню вясёлую пеў

Ды, куляй варожай прабіты,
Дакончыць яе не пасьпей.

З усьмешкай съмелы барабан-
шчык

Як зжаты упаў каласок,
І змоўкнуў тады яго голас,
Яго барабан разам змоўк.

Прамчаліся годы паходаў,
А жар барацьбы ўсё гарыць.
Загінуў тады барабаншчык,
А песня аб ім будзе жыць.



ПАРЫСКАЯ
КАМУНА

Г.П.Б. О.Э.
Распространяется
Буржуазии
над
камунарами

Малюнак
Соколава-
Скала

263

ПАРЫСКАЯ КАМУНА



ПАРЫСКАЯ КАМУНА.

Камунары змагающа з ворагамі рэвалюцы

Сёлета 18-га сакавіка споўніцца 61 год з таго часу, як у Парыжы (Францыя) пралетарыятам была захоплена ўлада ў свае руکі і створана камуна.

72 дні праіснавала Камуна ў Парыжы. Адважна змагаліся рабочыя за сваю ўладу, ды не маглі ўтрымаць яе ў сваіх руках.

Кіраўнікі камуны разам з пралетарыятам дапусьцілі дзіве вялікія памылкі.

Першая памылка была ў тым, што камунары не захапілі ў свае руکі ўсіх галоўных устаноў, як напрыклад, банку і інш.

Другая памылка — камунары вельмі мякка абыходзіліся з сваімі ворагамі, якіх трэба было зьнішчыць. Ворагі з гэтай прычыны маглі вольна сабрацца ў горад Вэрсал (недалёка ад Парыжу) і адтуль пачаць паход на Парыж.

57 дзён абараняліся камунары, змагаліся за сваю ўладу. Але іх не падтрымалі рабочыя другіх гарадоў Францыі, не

пад трым аў сусьветны пралетарыят. Камуна 28 мая таго-ж году была пераможана.

На трупах камунараў спраўляла свой дзікі баль буржуазія. Жорстка расправілася яна з першым рабочым урадам. Нават малых дзяцей камунараў не шкадавала азъвярэлая буржуазія.

Брук і тратуары парыскіх вуліц былі афарбованы ў чырвоны колер. 30 тысяч забітых і звыш 40 тысяч засуджаных на высылку і кінутых у турму—вось чаго каштавала пралетарыту Парыская Камуна.

Толькі праз 46 год пралетарыят Расіі дабіўся таго, аб чым марылі французскія камунары. Ён, узяўшы ўладу ў свае руکі у 1917 годзе, рашуча расправіўся з сваімі ворагамі. Працоўныя далі адпор сусьветнай буржуазіі, якая старалася затапіць у крыві нашу рэвалюцыю.

Памылкі Парыскае Камуны былі ўлічаны.



ПАРЫСКАЯ КАМУНА.

Паленныя камунары ў скляпох Вэрсальской турмы

ЛІНКОР „ПАРЫСКАЯ КАМУНА“

Капітан—камсамолец,
Качагар—камсамолец
І ўсе матросы—камсамольцы.

(З камсамольскай чырвонафлэцкай песні)

— Я ганаруся сваімі качагарамі,—сказаў камандзір лінкору „Парыская Камуна“, тав. Летавед.

Лінкор „Парыская Камуна“ знаходзіцца на варце морскай мяжы Савецкага Саюзу. Паразод павінен быць заўжды гатовы да абароны краіны. Для гэтага трэба, каб заўжды гатовы быў і матрос, і качагар, і капітан. А на паразодзе „Парыская Камуна“ шмат камуністаў і камсамольцаў. На „Парыской Камуне“ ўсе ўдарнікі.

І не здарма тав. Летавед ганарыцца сваімі качагарамі.

Яны ўмеюць працаваць!

Калі трэба было плысьці ў мора і як мага хутчэй, яны працавалі чацьвёра сутак бяз зъмены. Кароткі перапынак на абед, дзінве гадзіны сну і—зноў за працу. А праца качагараў цяжкая.

Але, што значыць цяжкая праца, калі гэта трэба зрабіць, калі побач з табой твой таварыш няспынна кідае ў печ вугаль?

Ці можа быць цяжка, калі хочаш, моцна хочаш зрабіць гэту работу хутчэй, каб лінкор мог адплысьці.

Вось так ударна працуюць усе матросы, усе качагары і капітан лінкору „Парыская Камуна“.

Ударнікі „Парыской Камуны“ трymаюць цесную сувязь з сваім шэфам—Ленінскім камсамолам Беларусі. Уся камсамолія Беларусі ганарыцца сваімі падшэфнымі—ударнікамі лінкору і штодня дапамагае ім у працы.

18 сакавіка лінкор съяўткуе сваю 14 гадавіну. Ужо 14 год, як ён вартуе заваёвы Каstryчніка.

Гэты юбілей будзе съяўтам усіх працоўных. Гэты юбілей съяўткуе ўся камсамолія Беларусі.

Ударнікі „Парыскай Камуны“ рапартуюць:

— Мы заўжды гатовы!

Правядзец гутарку аб тым, як працуюць ударнікі лінкору „Парыская Камуна“. Абгаварэце, які ўдзел прымесце вы ў съяўтаваныні юбілею „Парыскай Камуна“.



У час адпачынку на лінкоры



МЫ ПАВІННЫ

СТАНІСЛАВ БУРА-БУРЫМСКІ вучыца ў другой групе 25-й школы, у Менску.

Піша ён няграматна і вельмі неахайна: у сыштку многа плямаў, літары няроўныя, шмат мясьцін пазацірана рызінкаю, сыштак брудны.

Станіслав Бура-Бурымскі

І настаўніца кажа, што Станіслаў мог-бы пісаць лепш, але ён няуважліва адносіцца да работы.

Мойёма гадоўня
У час на Беларусі добара
пазнаю карнаваль тра-
ві і карнавалы — канюш-
на віка дурагі, більбо
ры і ішыя. Год-часіх
нашых сядзасай і каневі-
сай назыводзіць свініц і
карой.

Д О Б Р А В У Ч Ы Ц Ц А

А вось ГЕНЯ ВАНЬКОВІЧ.

Станіслаў і Геня вучашца ў адной групе, а пішуць па-рознаму: адзін лепш, другі горш.

У пастанове-ж ЦК партыі аб школе напісана, што ѿсе вучні савецкай школы павінны добра вучыцца.

Таму Геня ўзяўся дапамагчы Станіславу навучыцца лепш пісаць.

Праз месяц мы праверым, як піша Станіслаў і надрукуем пра гэта ў часопісі.


Дзеци, дапамагайце сваім слабейшым таварышам вучыцца. Бярэце прыклад з Гені Ваньковіча.



ГЕНЯ ВАНЬКОВІЧ

Жывелагадоўле.

У нас на Беларусі добра родзяць
кармовыя травы і каноплюды —
канюшына, віка, буракі, бульба і
іншыя. Большасць наших саўгасаў
і сялішасці разводзяць сонечкі і



будзем як ЛЕНІН жыць і змагацца

З ГЭТАГА НУМАРУ МЫ ПАЧЫНАЕМ ДРУКАВАЦЬ АПАВЯДАНЬНІ АБ ТЫМ, ЯК ЖЫЎ І ЗМАГАУСЯ УЛАДЗІМЕР ІЛЬЛІЧ ЛЕНІН. УЛАДЗІМЕР ІЛЬЛІЧ ПРАЦАВАЎ ВЕЛЬМІ МНОГА. ЁН ПРАЦАВАЎ І У ТУРМЕ, І У ВЫСЫЛЦЫ, І НАВАТ ТАДЫ, КАЛІ БЫЎ ХВОРЫ. ІЛЬЛІЧ ШМАТ ВУЧЫУСЯ, МНОГА ЧЫТАЎ. АДЗІН З ЗАВЕТАЙ ИЛЬЛІЧА МОЛАДЗІ — ГЭТА: „ВУЧЫЦЦА, ВУЧЫЦЦА І ВУЧЫЦЦА“. МЫ ПАВІННЫ ВЕДАЦЬ, ЯК ВУЧЫУСЯ ЛЕНІН, БУДЗЕМ ЧУ ЛЕНІН ЖЫЦЬ І ЗМАГАЦЦА.

Валодзя

Валодзя Ульлянаў нарадзіўся 22-га красавіка 1870 года. Калі яму было 5 год, маці навучыла яго чытаць, а ў 6 з падвінай ён заявіў, што хоча вучыцца. Ужо ў пачатку сталай вучобы Валодзя зъдзівіў свайго хатняга настаўніка добрай памяццю.

— Ён так добра разъбіраецца ва ўсім, што мы вучым, нібы ведаў гэта раней,—казаў настаўнік, — і мне ня трэба паўтараць з ім таго, што ўжо праходзілася.

Калі Валодзю было 9 з падвінаю год, ён паступіў у Сімбірскую гімназію. Тут ён па вучобе быў адным з лепшых. Переходзіў з клясы ў клясу з першай узнагародай. Вучэньне давалася яму вельмі лёгка. Часта Валодзя прыходзіў на паў-

гадзіны раней у школу, каб да пачатку лекцый пазаймаца з кім-небудзь з непасъпяваючых вучняў. Жаданьне дапамагчы таварышом, клапаціца аб іх—гэта былі асноўныя рысы харктуру Ўладзімера Ільліча.

У Валодзі было шмат вольнага часу і яго бацька Ільля Мікалаевіч дзівіўся, калі гэта ён рыхтуеца да заняткаў. Аднаго разу ён кажа Валодзю:

— Ты чаму ня вучышся?

— Я ўсё ведаю назаўтра, тата.

— Пабачым. Пачынаецца строгая праверка. Валодзя здае экзамен перад бацькам з гонарам. Строгае настаўніцкае сэрца (бацька Ўладзімера Ільліча быў настаўнікам) цешыцца з разумных адказаў.

— Калі-ж ты падрыхтаваўся?—пытаеца Ільля Мікалаевіч.

— Мне і ня трэба было рыхтавацца, тата. Настаўнікі ўсё тлумачылі ў клясе, дык і вучыць няма чаго.

ЗА УДАРНУЮ ВУЧОБУ

Ударна працуюць
Бацькі на заводах,
Каб выкананы пляны
Чацьвертага году.

Спаборніцтва ладзяць
Ерыгада з брыгадай,
Каб ня гуліялі
Дарэмна варштаты.

І мы абяцаем,
Што ні адстанем
А ні на крок
Ад бацькоў у змаганьні.

Наши варштаты —
Драўляныя парты.

Кніжкі, алоўкі —
Наши прылады.

Чакаюць нас, дзецы,
Заводы, машины,
Чакаюць калгасы
Савецкай краіны.

Нам трэба ударна
Цяпер рыхтавацца
Да гэтай адказнай
Вялікае працы.

Вучыцца, вучыцца,
Змагацца за веды! —
Такія пакінуў
Ільліч нам заветы.

А. ЯКІМОВІЧ.

ШТО ВЫ БУДЗЕЦЕ РАБІЦЬ ВЯСНОЮ?

Усе рыхтуюца да вясны. У калгасах канчаюць папраўляць плугі, бароны, збрую. Рамантуюць сеялкі, трактары. Неўзабаве і сяўба пачнецца.

Дзеци павінны таксама рыхтавацца да вясны.

Што мы будзем рабіць вясною?

Работы ў нас многа.

Пры вашай школе ёсьць гарод. Мабыць, і сад. Што вы будзеце рабіць на сваім гародзе? Што садзіць ці сеяць? Калі і як? Якую работу вам правесці па догляду за садам?

Запрасце да сябе ў школу агранома. Ен вам аў усім раскажа і дапаможа скласці плян работы. Папрасце агранома, каб ён вам расказаў, што будзе рабіць ваш калгас. Што трэба рабіць, каб падняць ураджай? Чым вы можаце дапамагчы калгасу ў час сяўбы?

Намалюйце калектыўна плякат да сяўбы. Пералічэце ў ім галоўныя спосабы павялічэння ўраджаю. Даведайцесь, хто ў калгасе працуе па ўдарнаму, а хто гультаіць. Зрабеце дзве дошкі: чорную і чырвоную. На іх запішэце прозвішчы лепшых і горшых калгасінікаў. Плякат і дошкі павесце ў клубе альбо ў сваёй школе.

Разам з настаўнікам праводзьце нагляданьні за прыродай. Падрыхтуйце шпакоўні для птушак і павесце іх у садох. Птушкі — нашыя прыяцелі. Яны зьнішчаюць шкоднікаў палёў, садоў, гародаў.

Многа работы знайдзеца дзецим вясною. Мы ўсе павінны зараз ударна рыхтавацца да вясны.

ПАЭМА пра шкодніка Янку І ПРА ТОЕ, як хлопчык МАЦЕЙ выратаваў ТРЫЕР

Палі абуджаны ад сна.
Звон ручаячкаў сэрца
• цешыць.

І усьміхаецца вясна
Навокал сонечнай
усьмешкай.

І нават хмурыя бары
Журыцца быццам перасталі...
Сягоныня ў школе гаварыў
Пра пасяўную наш
настаўнік.

І усьміхалася яму
Праз вокны далеч
небакраем...
Цяпер мы ведаєм—чаму
Ў калгасах болей
ураджаю.

А пасъля лекцыі у нас
Было цікавага багата:
Прывезылі трыйер у калгас,
Яшчэ прыслалі новы
трактар.



Прывезылі трыйер у калгас,
Яшчэ прыслалі новы трактар...



Мы зараз будзем працаць.

Прышлі калгасцы як "адзін,
Распачалася тут нарада...
І вышаў Сыцёпка-брыгадзір
З такой прамовай да
брыгады:

— Мы зараз будзем
працаць,
Рассудзіць трывер хай
павольна,
Якому звернёу красаваць
Не забаронена у полі.

Па сувежа ўзоранай зямлі
Мы з тым, ачышчаным
насеньнем,
Брыгадай выйдзем у палі,
Палі калгасныя засеяць.

Калі палуднаваць усе
Пайшлі дарослыя калгасцы—
Падбег да трыверу Мацей!
Ды Кобец, Чыж і Янка Ласка.

Тут толькі Ласку аднаго
Не паважаў Мацей
і Кобец,—
Шляхетны гонар у яго,
Як і ў багатых
засьцянкоўцаў.

А вось сягоньня
наўздагон
За ім хлапцы бягуць
ватагай,
Бо штось такое мае ён,
Што выклікае і павагу.
— Ну, дай хоць бліжай
паглядзецы!
— Не фанабэрся ты занадта!
— А дзе ты „сьцібрый“
гэту медзь?
— Мо' гэта капсуль ад
гарматы?

— Яго мне тата падарыў
Ды съцерагчыся гаварыў.
Калі пад соннага ваўка
Падкінуць гэтэ, дык паверце,
Што ад драпежніка таго
Зубоў і то не застанеца.

— Гэй, съцеражэцесь,
стральба!
(Ен кінуў трубачку пустую,
А ў гэты час у барабан
Паклаў блішчастую другую).

І, як нічога ня было,
Пабеглі хлопцы за сяло.
Ад сонца мутна зіхаець

Раскіслы сънег пад колер
сажы...

Учынкі Янкавы ўсе
Адзін Мацей толькі
заўважыў.

Ён ад хлапцоў рашыў
адстаць
І так пачаў вось разважаць.
— Не пабягу за Астрavy —
Мяне лёс трyера кранае...
Хошь не заб'e — ён няжывы,
А пашчапаць, дык пашчапае.

— Не зарунее слаўна рунь,
Як не ачысьцяць зерні тыя...
Мацей назад пабег угрунь,
Каб ад бяды пазбавіць
трыер.

Бяжыць, а трyер на таку
І поўна зерня ў латаку.

Усё... і Сыцёпка ужо там
Разъмеркаваў работу здэцца...
Вось ён пасы агледзеў сам
І сам за ручку ён бярэцца.

Нібы звар'ёваны які,
Да іх Мацей прыбег
аднекуль:

— Чакайце крышачку,
дзядзькі,
У барабане небясьпека!

— Якая? Што? — спытаўся
брывадзір,—
Кажы пра ўсё, кажы да
толку!

Усе на момант, як адзін,
Загаманілі тут навокал.

Канец глядзі на ст. 18.



Учынкі Янкавы ўсе адзін Мацей толькі заўважыў..

школьны рабочы пажой



— Дурэць, хлапчына,
захацеў,—
Зъвярнуўся хтосьці да
Сыцяпана.
Але ўсхвалёваны Мацей
Дастаў той капсуль
з барабану.

— Ну, вось, браткі,
глядзеце, вось!—
Сказаў Сыцяпан, зірнуўшы
строга,—
Тут не хлапецкая
дуросць—
Работа Ласкі тут старога.

Ня дрэмле вораг. Увесь час
Ён шкодзіць нам у нашай
працы.
Таму павінен кожны з нас
Сачыць упарта і змагацца!





хамут

АПАВЯДАНЬНЕ А. ШЫШОВА

Пракоп Трус, Косьцікаў бацька, увайшоў у калгас адным з першых. Але ад гэтага яму слава невялікая. Кепска ён абыходзіцца з калектыўнай гаспадаркай. Не шануе яе так, як раней сваю гаспадарку. Любіць ён заўсёды і ўсіх дакараць за ўсялякія дробязі. Хоць гэта і нядрэнна гаварыць пра недахопы, але ня з добрымі намерамі гаварыў пра іх Пракоп.

Так усё цэлы дзень і бурчыць Пракоп.

— Тата, пакінь лаяцца,—просіць Косьцік.

— А табе што?

— Брыдка так, вось што.

Пракоп поўзаў на каленках каля свайго плуга, які замацаваны за ім на ўсю веснавую работу, перакідаў з месца на месца парваны хамут і звязваў яго вяроўкаю. Ён быў злосны,—гэта відаць было з яго работы.

— Патрабуюць работы, а рабіць няма чым,—бурчаў Пракоп.

— Што ты там лаешся,—сьмяяліся калгасынкі з Пракопа.

— Да як-жа ня лаяцца? Паглядзеце вось якія гужы, а хамут толькі варонам на гняздо...

— Дзядзька Пракоп, пойдзем паабедаем, дык злосьць і адыйдзе,—паклікалі хлопцы старога, жартуючы з яго не-спакойнага характару.

* * *

Час ішоў. Адна работа зъмянялася другою. Між сяўбою і касавіцаю калгасьнікі капалі сілосныя ямы, рамантавалі мала-тарні, аглядалі і папраўлялі съвірны, гумны.

Брыгада дзяцей праводзіла падлік зъдзельнай работы, кож-наму калгасьніку запісвала ў кніжку працадні.

Косьціку патрэбна была чыстая папера. Ён палез на вышкі, дзе былі схаваны яго сышткі. Зірнуў пад страху і сам сабе ня верыць: у доўгай скрынцы, як у вузкай труне, ляжаў хамут, закручаны ў старыя лахманы,

Косьцік зразумеў, што гэта значыць. Дастаў хамут, па-круціў у руках; ад чорнай абшыўкі і ад гужоў пахла дзёгцем. Лямец крыху папсавала моль. Мясцамі моль акрылілася.

Косьцік выляяў бацьку, адкінуў хамут у бок і пачаў капацца глыбей. Выкінуў новы кавалак вяроўкі, потым знайшоў лейцы і вобраць.

Косьцік прышоў дахаты. Паглядзеў сур'ёзна на бацьку і сказаў:

— Тата, чаму хамут не абагуліў?

Пракоп адразу нібы напалохаўся: ён не спадзяваўся гэтага.

— Які хамут?—сказаў ён.

— Новы хамут, што на вышках ляжыць. Стары парваны занёс, а новы схаваў. Вяроўкі там, лейцы.

— Лазіш ты вельмі ўсьёды, якая табе справа?

— Ты лаешся, што ў калгасе няма чым араць, хамуты парваныя, а сам хаваеш. Новы хамут моль точыць.



Пракоп скора падбег да пляката, сарваў яго...

— З гораду павінны даць, яны падгаварылі мяне ў калгас,
ды вы, жэўжыкі!

— А хамут каму хаваеш?

— Гм... а калі калгас распадзецца...

— Ах, вось ты куды гнеш?

Пракоп адразу адчуў, што прагаварыўся.

— Ты думаеш, я адзін так зрабіў?—апраўдаўся ён.

— Хамут трэба абагуліць,—цывёрда сказаў Косьцік.—Калі
табе брыдка, давай я занясус.

Косьцік зноў палез на вышкі, дзе ляжаў хамут.

— Ня руш, кажу, ня руш, без цябе я ведаю...

Пракоп скапіў Косьціка за ногі так моцна, нібы абцугамі,
і съязгнуў з драбіны.

Косьцік пераканаўся, што так угаварваць бацьку цяжка.
Ен ацярушыў пыл з сывіткі і вышаў.

Бацька выбег за ім.

— Ты ў мяне глядзі, не разбраши, есьці ня дам!

Косьцік ішоў у праўленъне, каб заявіць, але дарогаю перадумаў.

* * *

Увечары на зборы атраду Косьцік апавяддаў пра знаходку.

— Я думаю, што і ў другіх ёсьць. Трэба дабіцца, каб усе абагулілі збрую і прылады.

Гаварылі доўга. Меркавалі, як лепш зрабіць.

На другі дзень піанэры ізноў сабраліся.

— Я знайшла дугу і падсядзёлак,—сказала Манька Платонава.

— Дзе?

— У мякіне.

І многа чаго знайшлі піанэры,

Сымон Рыжык, павадыр, склаў съпіс. Знайшлося пяць чалавек, якія схавалі ад калгасу збрую і рабочыя прылады. Піанэры абмеркавалі гэта і перадалі праўленъню калгасу. А разам з гэтым намалявалі плякаты і позна ўвечары вывесілі на варотах.

— Прынясуць,—сказаў Янка Мілякоў, а не, дык праўленъне паможа.

* * *

Раніцай калгасынікі съпяшаліся ў праўленъне атрымаць нарады на работу, хто не атрымаў з вечара.

Пракоп вышаў на вуліцу і на вротах свае хаты ўбачыў: „Брыдка! павінен здаць новы хамут і вобраць у калгас, якія схаваў на вышках пад страхою“.



Пракоп узяў хамут пад паху
і вышаў...

Хмурыя бровы Пракопа зашавяліся. Ён скора падбег да пляката, сарваў яго, скамячыў і кінуў у траву.

— Эх, прыдумаў жэўжык! Добра, што ніхто ня бачыў, а то ад сораму не прайсьці было-б. Вось яны, дзееці якія! Дам лупдоўкі! Ён паклаў рукі ў кішэнь і пусыціўся ў дарогу. Але дайшоў толькі да суседняга двара.

„Брыдка! павінен здаць у калгас дугу і падсядзёлак, якія скаваў у мякіне“.

На карыкатурным малюнку Пракоп пазнаў свайго суседа. Ён згорбіўся, а на шыі ў яго вісіць дуга, у руцэ падсядзёлак. Тут Пракоп усміхнуўся. Прайшоў яшчэ колькі шагоў. Што за дзіва, і тут:

„Брыдка! павінен здаць у калгас колы, якія закапаў у хляве“.

Калгасынікі, якія скавалі сваю маємасць, ішлі на работу невясёлымі. Саромляліся адзін другога.

Увечары, калі Пракоп вярнуўся з работы, ён, цяжка дыхаючы, залез на вышкі, дастаў хамут і вобраць, ачысьціў пад пылу і сказаў сыну:

- Занясі.
- Сам занясеш,—адказаў Косьцік.
- Брыдка мне!
- Годзе прытварацца. Прасі, каб з калгасу ня выключылі.

Пракоп узяў хамут пад паху і вышаў
Так зрабілі і іншыя калгасынікі.





П'еса А. ЦІТАВАЙ
Малюнкі ДАВІДОВІЧА

УДЗЕЛЬНИКІ

- | | |
|--|--|
| 1. Маці Хадора—жанчына 40 г. | 5. Съцёпна, сын—хлопчык 8 год. |
| 2. Дзядзька Яўтух—мужчына
32 год, прыдуркаваты, на-
божны. | 6. Кастусь—піанэр, таварыш
Івана. |
| 3. Іван—сын Хадоры—хлопчык
14 год, піанэр-вучань. | 7. Дора—піанэрка. |
| 4. Алена, дачка—дзяўчынка
9 год. | 8. Бабка Маланья—старая
жанчына, шаптуха. |
| | 9. Поп. |

ДЗЕЛ НЕРШАЯ

Сялянская хата. На ложку хворая дачка. Маці моліцца. Съцёпка сядзіць за столом з кніжкай.

Маці (*то шэпча, то гаворыць моцна*). Гаспадзі, памілуй... (*шэпча*). Госпаду памолімся... (*шэпча*). Воча наш іжы сі на небясі... (*шэпча*). Да суправіцца малітва мая, я кракадзіла прад табою...

Съцёпа. Мамка, кракадзіла ў школе на малюнку ёсьць, і ў кніжцы ёсьць. Мне Іван паказаў. У яе рот во які (*паказвае рукамі і ротам*),

а зубы вострыя, вострыя. Яна-б цябе, мамка, зъела-б, як убачыла, са-
прауды-б зъела і мяне-б зъела—рот во які вялікі, а зубы...

Маці. Маўчы, паганец, я табе пакажу як над съвятымі словамі
зъдзеквацца! Ня пусьціла ў школу і ня пушчу цяпер нават і з Іванам
туды бегаць калі. Во імя айца і сына і съвятога духа, амінь...

Дачка. Мамка, піцы!

Маці (да Съцёпкі). Пэдай во лепш валы сястры. (Съцёпка падае.
Маці бярэ ў яго кварту і падыходзіць да ложку). На пі, дачушка.
Ці лепш табе крыху стала, ці не? Бацюшка зноў абяцаў зайсьці сёняня
і бабка Маланьня прыдзе, зноў вадзіцы пашэпча. Гэта ты спужалася,
во гарачка і прыкінулася.

Дачка (стогне). Ня лепш мне, мама, а яшчэ горш робіцца. (Съцёпка
зноў садзіца за стол, разглядае
малюнкі. Уваходзіць прыдуркаваты
дзядзька).

Дзядзька. Ну і служэнне сёняня
было, во дык служэнне... Асаб-
ліва мой голас сёняня прыгожасці
ў царкве дадаваў. Хе, хе, хе! Як
крыкну, крыкну! раждество твае
хрысціе божа наш... (пяе моцна).
Як крыкну, крыкну — аж съцены
дрыжалі. Хе, хе, хе.

Дачка. Мама, няхай дзядзька ня
крычыць, галава баліць.

Маці. Ня крычы, Яўтух, хворая
ў хаце.

Съцёпка. Мамка, во хадзі зірні
кракалзілу, калі хочаш. Я адшукаў
у кніжцы. Толькі тут яна шэрая,
а ў школе на малюнку зялёнай,
вялікая.

Маці. Ты зноў за сваё? Во я табе
як пакажу!.. Хочаш, каб кніжку ў
печку кінула? Га?

Дачка. Мама, ня крычы, галава
баліць, ой, ой, усё баліць... (Дзядзь-
ка распранаеца, са зіцца на лаўку,
бярэ люстэрка, р скрывае рот,
быццам пяе, падкручвае вусы).



Дзядзька. Пакажы, што там у тваёй кніжцы (глядзіць). Э, гэта глупства, нехта напэцкаў, што ўздумаў. А я во сёньня ў царкве съпяваву. Як крыкну—усе людзі на мяне глядзелі (устае, выпростаеца, падкручвае вусы, усміхаецца). Я як крыкну (бярэ люстэрку, глядзіць у яе і съпяваве) — раждяство твае хрысьце божа наш...

Дачка. Мама, дай піцу! Мамачка галава баліць. Ох, ох...

Маці (дае піцу). Ня крычы ты, Яўтух. Хворая-ж во ў хаце. Ты вонь толькі пяеш ды ў люстэрка глядзішся. Працеваць во ня хочаш. Дроў во і то нашчапаць не хацеў учора. Добра, што Іван з Сыцяпанам нарэзаў і нашчапалі.

Сыцёпка. Мы і сёньня нарэжам і нашчапаем.

Маці. Сёньня сьвята, сёньня няможна працеваць.

Сыцёпка. Чаму няможна? А холадна-ж у хаце будзе. Іван казаў, што нарэжам і пашчапаем. Ён ужо там крыху нашчапаў сёньня.

Дзядзька. Пусьціла дзяцей у распусту. Сьвята і то ня пільнующа. Дзе б табе ў царкву пайсьці ды паслухаць хоць-бы, як дзядзька там съпяваве, дык ён дровы калоць. Цыху, ды і ўсё. І цяпера во бачыў, як дамоўшоў, дык Іван з паганкамі шыбаваў у клюб. Цыху, ды і ўсё. Гэтая сае паганыя хусткі пазавязвалі на шыі, быццам языкі павысалуплівалі. Цыху, ды і ўсё! І дапусьціца да гэтага! Во я дык як запяю ў царкве...

Сыцёпка. Толькі больш не съпявай тут, бо Аленка хворая. (Чувальшагі. Уваходзіць Іван. У яго чырвоны гальштук на шыі. Распранаеца. Дзядзька скоса паглядзеў на яго).

Сыцёпка. Во добра, што ты прышоў. А мамка кажа, што сёньня дровы рэзаць нельга, бо сьвята (падбягае да Івана).

Аленка. Мамка, нешта дрэнна мне. Дай вады (маці дае).

Іван. Мамка павязем мы Аленку ў бальніцу. Я з Кастусём гаварыў праз гэта. Ён каня добрага возьме ў калгасе. За хвілінку завязем. А то, бывае, заразылівая хвароба ў Аленкі. І мне, можа, у школу хадзіць нельга, а мы ня ведаем, ды і зашкодзіць ад яе ўсім можа.

Маці. Заразылівая, заразылівая! Ня дасьць бог, дык і не зашкодзіць. Няхай вось зараз бацюшкага прыдзе ды бабка Малан'ня. Ужо бацюшкага ведае і нічога не казаў, што заразылівая. А бабка кажа, што яна спужалася. Во прыйдуць, можа рады дадуць і палепшае Аленка.

Іван. Эх, ты, мама, мама! Задурманілі тваю галаву, ахуталі яе цемрай і цяжка табе цяпер апамятацца, агледзеца.

Дзядзька. Ці бачыш ты яго—матку вучыць зьбіраеца. Чырвоны язык на шию надзеў і думае, што разумней за дарослых стаў. Цыху,

ды ўсё! Ня прышоў, нябось, у царкву паслухаць як дзядзька там съпявае. Дровы коле сёньня. Цыху, ды і ўсё!

Маці (прыслухваючыся). Ніяк, нехта ідзе. (Падыходзіць да дзвярэй. Уваходзіць поп і бабка Маланьня).

Маці. Бацюшка, айцец духоўны (цалуе руку), зъмілуйцеся, ратуйце дачку. Стогне во, і што рабіць? (Да бабкі). Заходзь; заходзь, бабуля. Ужо во як рада, што прышлі, а то галаву згубіла зусім, ня ведаю, што і рабіць.

Поп (падыходзіць да хворай). Нічога, Хадора, усё ад бога.

Іван. Мама, навошта ты праста з холаду пушчаеш да хворай. А яшчэ дарослыя людзі. Аленка і так хворая, дык вы хочаце, каб ёй яшчэ горш стала. Лепей-бы доктара прывезьлі, ці яе ў бальніцу завезьлі-б. (Яўтух пры ўваходзе пана ўстаў з лаўкі, падышоў да яго, пацалаваў руку і стаў каля яго).

Поп (глядзіць то на Хадору, то на Івана, то на Яўтуху). Гэта яшчэ адкуль чырвонагальштук зъявіўся? Бачыш яго! Указваць дарослым пачаў: з холаду да хворай. Ды ня з холаду, а з марозу да хворай з пасьвянцонай вадзіцай ды святым крыжам. У бальніцу-б завезьлі? Бачыш, разумны які. Усё, брат, ад бога. (Да Хадоры). Панавучалі іх у школе. Разумных парабілі. Ці не кавалка сала ды курыцу якую шкадуеш за тое, што айцец духоўны малітву над хворай пачытае?

Іван (сам да сябе). Колькі іх перадавалі кавалкаў гэтых, а што за карысьць?

Поп (паказвае на Сыцёнку). Добра, што яшчэ гэтага ня пусьціла ў школу, ды дачку.

Маці. Ледзь ня пусьціла Аленку ў школу ды во захварэла.

Поп. Гэта паказаныне звышы: ня пушчай, значыцца, у школу дзяцей, не пагань іх нячыстым духам. Во глядзі, што з гэтага зрабілі. Ні табе розуму, ні табе паважаньня. Нехрысьця зрабілі. Дзе-б падысьці пад благаславенъне ды руку пацалаваць айцу духоўнаму, дык ён указваць пачаў. (Іван у час прамовы пана піша каля пана і, згаджаючыся з ім, ківаючы галовамі).

Дачка. Мамка, галава ў мяне баліць, а вы ўсё крычыце. Ох, ох!

Бабка. Дай пляшачку, Хадора, я хуценька рады дам. (Хадора дае пляшку, бабка бярэ, адыходзіцца, крыху шэпча, плюе, хукае. Дае пляшку Хадоры). На, Хадорачка, давай ёй тро разы на дні па тро глыткі. І ведаеш яшчэ што трэба было-б зрабіць? Памыць Аленку

трэба было-б, ды попелу на съпіне скачаць. Ведалі-б тады, ад чаго спужанье. Ну, няхай ужо, я ўвечары забягу. Зробім.

Іван (махаючи рукой). Яшчэ прыдумалі новая лекі. Не, ня будзе па-вашаму. (Поп кладзе руку на галаву Аленкі і моліцца то шопатам, то выкрыквакчы словы: госпадзі памілуй, госпаду памолімся. Яўтух падцягвае гэтые слова грубым голасам. Аленка стогнє. Бабка і маці хрысьціяцца і кленчаць).

Аленка. Мамка, няхай съціхнуць ужо. Галава горш баліць і горла съціскае. Дай піцы! (Іван падае вады).

Іван. І калі гэта апамятающа людзі? Мама, не шкадуеш ты Аленкі, Апамятайся. (Поп дае цалаваць крыж хворай, потым усім. Іван у гэты час адзяеца, дае шапку і съвітку Съцёпку. І калі поп хоча даць пацалаваць крыж Съцёпку, Іван цягне Съцёпку да дзвярэй і выходзіць з ім).

Поп. Бачыш, Хадора, што з сынатвайго зрабілі ў школе? Крыж хрыстостаў яго пужае, і няхай-бы сам не цалаў, а то і Съцёпку пацягнуў за сабой. Ня пушчай ты гэтых у школу.

Маці. Ды я і ня пушчу ні Аленкі, ні Съцёпкі. Няхай што хочуць робяць, але ня пушчу.



(Канец будзе).

У № 6 будзе надрукаваны канец гэтай п'ескі і яшчэ многа антырэлігійнага матар'ялу. Скарыйтайце гэтую п'еску і № 6 часопісі для падрыхтоўкі супроць папоўскага „вялікадня“, за большавіцкую вясину.

ПАДУМАНИ

РЭБУС



Як разгадваць рэбусы?

Для гэтага трэба ведаць некаторыя ўмоўныя абазначэнні. Напрыклад, у гэтым рэбусе спачатку намалюваны ў „С“ і літара „Е“. Калі так чытаць — выходзіць „УСЕ“.

Далей „С“ і пілы. Перад малюнкам пілы стаіць коска, якая азначае, што тут трэба адкінуць адну першую літару ад слова „пілы“. А цяпер добра падумайце і вы лёгка разгадаецце ўвесь рэбус самі.

ШТО ТАКОЕ БУЛЬБА?

Акцябронак Зося загадала цікавую загадку сваіму таварышу Алесю —

Што такое бульба?

Алесь не хацеў абраціць Зосю, але ия стрымаўся, каб не расмияцца.

— Вось табе і загадала.

Але раптам сьціх. Крыху падумаў.

— Ты пытаешся, што такое бульба? Дык нясі сюды бульбу і тарку. Цяпер глядзі.

Алесь пацёр бульбу, падліў у яе валы, тады пацёртую бульбу працадзіў праз анучку, зьліў усё гэта ў слоік, паставіў яго і кажа:

— Прыходзь, Зося, заўтра зранку, тады я табе і адкажу —

Што такое бульба?

Падумайце, дзеци, і вы над гэтай загадкай.

Свае разгадкі прышлеце ў рэдакцыю.

ЯК ЗРАБІЦЬ ТРАКТАР

Наклейце асобныя часткі на тоўстую паперу. Цяпер пачынайце работу. Вазьмееце частку „А“ (радыятар) і сагнеце ў мясцох, што адзначаны кропкамі. Пасьля вазьмееце пярэднюю і заднюю частку радыятара „Б“ і, сагнуўшы па кропках, склейце з часткаю „А“. Склейвайце так, каб лічбы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9 папалі адна на другую. Затым прыклейце радыятар на аснову „В“, адзначаную лічбай 1.


Далей бярэце частку „Г“, сагнече ў 2-х мясцох па кропках і прыклейце накрыўкі на колы 14 і 15. Месца для сядзенія „Д“ сагнече ў 6 мясцох па кропках і прыклейце да сярэдзіны частку „Г“. Прыклейвайце так, каб лічбы 10, 11, 12 і 13 папададна на другую. Усю склееную частку пастаўце на другім канцы асновы „В“, на месцы, адзначаным літарай „Г“. Колы наклейце на фанэру і на тоўсты картон і надзеньце іх на драўляныя кіёчкі (восі). Надзявайце так, каб колы круціліся.

Цяпер зрабеце руль. Бярэце палоску „Е“, прыклейце да яе кола „Е“ і ўмацуйце на сярэдзіне асновы „В“, на мясцох, што адзначаны літарай „Е“. Калі зробіце ўсё гэта правільна, трактар будзе гатовы

ЯК ЗРАБІЦЬ СЯВАЛКУ

Частку „М“ сагнече ў 6 мясцох па лініях, што адзначаны кропкамі. Сагнуўшы, склейце так, каб па палі часткі 1 на 1. Да лічбаў 2 і 3 прыклейце яе бакавыя часткі „К“.

Частку „М“ сагнече па лініі 4 і падклейце да нізу скрынкі „Н“, што адзначана лічбай 4, а з бакоў па стаўце колы.



ФРЫЦІШУЦМАН




- I. Фрыцу далі важнае заданьне: расклейць па горадзе партыйную адозву.
- II. Ралтам каля яго зявіўся шуцман (паліцэйскі). Фрыц сконкуй і ўцёк.
- III. Даганяе шуцман Фрыца. А Фрыц адвірнуўся, заляпіў шуцману твар і зочы клеем ды—ходу.
- IV. Шуцман нічога ня бачыць, а бяжыць, каб Фрыца злавіць. Ралтам зачаліцца за тратуар. Упаў. А Фрыц скарыстаў гэта. Хутка накрыў яго вядром і клеем. Дагані цяпер съмелага Фрыца.

Дзеці, мы раем вам цікавую работу: нарысаваць малюнкі да гэтага апавядання. Асобныя часткі малюнкаў тут ёсьць. Вам трэба перамалываць усе часткі фігур на тоўстую паперу. Часткі рук і ног (А, Б, В, Г) перамалюйце па два разы кожную.

Цяпер пракалі дзірачки ў тых мясьцінах, дзе яны адзначаны на малюнках. Тонкім дроцікам змацуй асобныя часткі рук, ног, галавы, потым прымасцай іх да тулава. Прымасць вольна, каб яны маглі лёгка варушыцца. Калі фігуры будзуть гатовы, палажы іх на ліст чыстай паперы і паспрабуй разьмясціць так, каб атрымаліся малюнкі да гэтага апавядання. Фігуркі можна абвесці карандашом, а потым афарбаваць пэўным колерам.

З гэтым нумарам рассылаеца дармовы дадатак — ЯК ЗРАБІЦЬ ТРАКТАР

УАРКОДАКІТДЗЯХНІ



56



Мікалай Гуткоўскі
малюнак Сярэбровская
Браславская фабука
Літаратура са
Зарубежнай шкі

УАРКОДАКІТДЗЯХНІ



Мікалай Гуткоўскі
дом у Слуцку

1932г



Мікалай Гуткоўскі
з блохін

УАРКОДАКІТДЗЯХНІ



УАРКОДАКІТДЗЯХНІ



Чарнігов фаб. Ільин
сіні пейзаж



ПАРАВОЗ з вагонамі

7953